



Пашталёна  
заменіць  
дрон?  
**СТАР. 5**



Паслухаць салаўя,  
пакатацца  
на ровары  
**СТАР. 9**



Дэпрэсія —  
хвароба  
жаночая  
**СТАР. 12**

## ЛІЧБА ДНЯ

### Больш як 3 тысячы даручэнняў

кіраўніка дзяржавы  
знаходзіцца на кантролі  
Адміністрацыі  
Прэзідэнта. Аб гэтым  
па выніках даклада  
Аляксандру Лукашэнку  
паведаміла кіраўнік  
Адміністрацыі Наталля  
Качанова. Паводле яе  
слоў, маюцца на ўвазе  
даручэнні Прэзідэнта,  
якія былі ім пастаўлены  
пры правядзенні розных  
мерапрыемстваў, у тым  
ліку рэспубліканскага  
ўзроўню, наведванні  
рэгіёнаў. У ліку  
даручэнняў — пытанні,  
якія датычацца  
насельніцтва, развіцця  
рэгіёнаў, выплаты  
заработнай платы,  
цэнавай палітыкі,  
занятасці. Наталля  
Качанова ўдакладніла, што  
прыкладна 81 працэнт  
усіх даручэнняў, якія  
знаходзяцца на кантролі,  
выкананы. Ёсць шэраг  
даручэнняў, тэрміны  
для рэалізацыі якіх  
яшчэ не набылі. І ёсць  
нявыкананыя даручэнні, за  
што будзе строгі падыход.



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

23

МАЯ 2018 г.

СЕРАДА

№ 96 (28712)

# ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



■ Клуб «Залатыя рукі»

## МАЙСТАР СПРАВЫ НЕ БАІЦЦА!

### Чым здзівілі і ўразілі ўдзельнікі WorldSkills Belarus 2018?



Фота: Анастасія КЛЕШЧУКА

Як вы думаеце, ці шмат  
страў можна прыгатаваць  
з буракоў? Ну боршч  
ці халаднік, ну селядзец  
пад шубай ці бурачкі  
з часнаком... Усё?  
Як жа вы памыляецеся.  
Загінайце пальцы...

Канопэ з крэмам з феты і грэцкага арэха з бурачнай ікрой, дэкарыраванае мікразелянінай. Закуска з казінага сыру з бурачным гелем і марынаванымі буракамі са слабасалёнай сёмгай, кедравымі арэшкамі з ёгуртна-гарчычным соусам. Буракі, фаршыраваныя рысам, разынкамі, арэхам і авакада ў гранатавым соусе, дэкарыраваныя кармелізаванымі цыбулінкамі і залатым пылком. Лустачкі кармелізаваных буракоў з кнеллямі з мяккага тварожнага сыру і кедравымі арэшкамі, пакрытыя жэліраванай маркоўнай вуаллю з лёгкім бурачным мусам. Марынаваны бурак з падвэнджаным казіным сырам, соусам з базіліку і «зямлёй» з барадзінскага хлеба, дэкарыраваны мікразелянінай і ядомымі кветкамі. Хопіць? Вы не ўражаны? Ну, тады вось яшчэ пару страў... «Улітка» са свініны ў гарчычна-мядовай глазуры з бульбяна-мятым пюрэ і журавінавым соусам са спіралькамі з морквы, цукіні і чыпсай. Рулет са свінной карэйкі з костачкай, фаршыраванай яблыкамі з гарнірам з яблычнага і бульбянога пюрэ на соусе рамэска.

**СТАР. 4**

■ Летні адпачынак

## Лагеры наводзяць апошні лоск

Сярэдні кошт пуцёўкі сёлета — 430 рублёў

Доўгачаканыя канікулы не за гарамі, і штогод усё большая колькасць бацькоў прапануе сваім дзецям традыцыйны адпачынак у лагеры. Гэта лета абячае не стаць выключэннем.

— Больш за трэць усіх дзяцей школьнага ўзросту ў апошнія гады праходзяць аздараўленне падчас летняй кампаніі. Наша краіна, дарэчы, адна з нямногіх на постсавецкай прасторы захавала і паспяхова развівае дзіцячае аздараўленне і адпачынак, — нагадала **кансультант галоўнага ўпраўлення выхавальнай работы і маладзёжнай палітыкі Міністэрства адукацыі Ларыса ЕМЯЛЬЯНЧЫК**.

Сёлета на гэтыя мэты з бюджэту выдаткавана 43 мільёны рублёў. Прычым большая част-



Фота: БелТА

ка — 41 мільён — пойдзе на тое, каб пуцёўкі зрабіць таннейшымі. Часткай сродкаў — каля паўтара мільёна — скарыстаюцца для набыцця пуцёвак для льготных катэгорый дзяцей. І паўмільёна рублёў выдаткуюць на дапамогу стацыянарным лагерам у аднаўленні матэрыяльна-тэхнічнай базы.

Такія сродкі дазваляць арганізаваць адпачынак і аздараўленне для 377 тысяч дзяцей. З іх 220 тысяч адправяцца ў лагеры з дзённым прабываннем, 157 тысяч — з кругласутачным. Таксама летам плануецца аздаравіць 13 тысяч дзяцей-сірот і 4,5 тысячы дзяцей-інвалідаў.

**СТАР. 7**

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



**НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ**  
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,  
аформіўшы падпіску на «Звезду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся  
з намі —  
будзе  
цікава!